

1 Беларусь 1

6.00 Існасць [СЦ]. 6.25, 19.10, 21.40 Меладрама «Мае дарагія». 1—4-я серыі (12+).

2 Беларусь 2

7.05 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+). 8.45 Анімацыйна-прыгодніцкі серыял «Стыч!» (6+).

3 Беларусь 3

7.35 «Сіла веры». 8.00, 15.05, 20.20 Навіны культуры.

15.30 «Паўстанак». Маст. фільм (12+) [СЦ]. 16.40 «Камертон». Акцёр Анатоль Голуб.

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту. 7.10 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. 21-ы тур.

Н АНТ

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ], 18.00, 20.00 Нашы навіны. 7.15 «Маркаў. Нічога асабістага» (16+).

20.45 «Метэагід». 21.05 «Сёння ўвечары» (16+).

С СТБ

6.15, 0.05 «Сакрэтныя тэрыторыі» (16+). 8.00 «Анфас».

МІР МІР

5.00, 7.50 Мультифільмы (0+). 7.20 «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 «Таямніцы Беларусі». 8.00 Маст. фільм «Эскадрон гусар лятучых» (12+).

16.15 Маст. фільм «Цана кахання» (12+). 19.45 «Глюс-мінус».

НТБ— Беларусь

6.05 «Астрапрагноз». 6.10 Сёння. Галоўнае. 6.15 Terra incognita. Беларусь невядомая (6+).

8 канал мой

7.00, 15.10, 18.55, 21.15 «Надвор'е» + «Эрана». 7.05 М/ф.

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+). 7.20 «Лаві момант» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Навіны культуры.

15.45 «Саці. Нясумная класіка...» 16.25 «Шаснаццатая вясна».

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

6.00, 16.00, 22.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР».

ТВ 3 ТВ3

6.00 Калекцыя «Беларусьфільма» (12+). 7.50 М/ф (6+).

7.30 Веласпорт. Чэмпіянат свету (12+).

КІНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

2.00 Джунглі клічуць! У пошуках Марсупіламі (12+).



12.45 Дапамажыце стаць бацькам (16+). 14.35 Пяты элемент (12+).

ТВ 3 ТВ3

6.00 Калекцыя «Беларусьфільма» (12+). 7.50 М/ф (6+).

0.15 «90-я» (16+). 1.05 «Змрочныя цені».

TV 1000 ТВ1000

7.10 Разня (16+). 8.35 Вялікія вочы (16+).

ТВ1000 Рускае кіно

6.50 Сёстры (16+). 8.15 Лаві момант (16+).



17.30, 5.40 Ржэўскі супраць Напалеона (16+).

NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic

6.00, 11.30, 15.50, 20.05 Зрабіць за адзін дзень (16+).

8.05 Каралі шахт (16+). 8.55 Зона будаўніцтва (16+).

Discovery Discovery

8.00, 3.24 Веру-не-веру (16+). 8.45 Бтва за нерухокасць (12+).

17.30, 5.40 Ржэўскі супраць Напалеона (16+).